

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА

REPUBLIKA BĚLORUSKO
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA

1. Прозвішча/ Příjmení

TUMA

2. Ім'я/ Jméno

David

3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзяячоae/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna

4. Пол/ Pohlaví

мужчынскі/ muž

жаночы/ žena

Фотаздымак/ Foto

5. Дата нараджэння/ Datum narození

0	1	0	1	1	9	7	2
den	měsíc				rok		

6. Месца нараджэння/ Místo narození

краіна/ země **ČR** горад/ město **Praha**
вобласць(раён)/ okres

Службовыя адзнакі/
Služební záznamy

7. Цяперашнє Грамадзянства(ы)/ Státní příslušnost

ČR

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(их) змены /
V případě změny občanství uvedte dřívější občanství a datum změny občanství

8. Тып пашпарту/ Druh pasu

- звычайны/ cestovní
- дыпламатычны/ diplomatický
- службовы/ služební
- іншы документ/ jiný doklad:

9. Нумар пашпарту/ Císlo pasu

12345678

10. Кім выдадзены/ Vydan kým

MÚ Praha-4

12. Дата выдачи/ Datum vydání

0	1	0	1	2	0	0	8
den	měsíc				rok		

13. Тэрмін дзеяння/ Platnost do

0	1	0	1	2	0	1	8
den	měsíc				rok		

14. Адрес сталага месца жыхарства/ Adresa trvalého pobytu

краіна/ země **ČR**

город/ město (obec) **Praha**

нумар дома/ číslo domu **2345/9**

нумар тэлефона/ telefonní číslo **776123456**

вобласць(раён)/ okres

вулица/ ulice **Jungmanova**

нумар квартэры/ číslo bytu

e-mail **dtuma@seznam.cz**

15. Месца працы і службовы адрес/ Místo a adresa zaměstnání

прадпрыемства/ podnik **Bohemia s.r.o.** пасада/ vykonávaná funkce **manažer**

краіна/ země **ČR**

город/ město (obec) **Praha**

нумар дома/ číslo domu **456/7**

вобласць(раён)/ okres

вулица/ ulice **Poupětova**

нумар тэлефона/ telefonní číslo **256685321**

16. Тып візы/ Druh víza

індывідуальная/ individuální

групавая/ skupinové

17. Катэгорыя візы/ Kategorie víza

транзітная/ tranzitní

кароткачасовая/ krátkodobé

доўгатэрміновая/ dlouhodobé

18. Колькасць уездаў/ Počet vstupů

аднаразовая/ jeden vstup

двухразовая/ dva vstupy

шматразовая/ multivstupní

19. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza

з/ od

0	1	0	8	2	0	1	1
den	měsíc			rok			

на/ do

2	0	0	8	2	0	1	1
den	měsíc			rok			

на тэрмін знаходжання/

на добу

1	2
сутак/ dnů	

20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání

се cesta koná

BelTrade s.r.o.

21. Адрес запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresa zvací organizace nebo osoby

вобласць/ okres

вулица/ ulice **Příztskogo**

нумар квартэры/ číslo bytu

нумар факса/ faxové číslo **+375172513640**

e-mail **beltrade@tut.by**

22. Адрес знаходжання ў Беларусі/ Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku

вобласць/ okres

вулица/ ulice

нумар квартэры/ číslo bytu

гасцініца/ hotel **Orbita**

23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Účel návštěvy (podrobň)

jednání o spolupráci

Кратнасць візы:

1

2

шм

Мэта візіту:

транзіт

дзялавыя стасункі

ўдзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах

прэса

гуманітарная

рэлігійныя стасункі

з правам працы па найму

турызм

на вучобу

прыватная

наведванне месцаў пахавання

на сталае жыхарства

службовая

дыпламатычная

Віза:

Nº

Сапраўдная:

з

на

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Zda jste byl(a) někdy dříve v Bělorusku

так/ ano не/ не

калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ pokud ano, uved'te dobu, místo a účel předchozí návštěvy

з/ od **03.04.2009** па/ до **09-04-2009** дзе/ kde **Minsk** мэта візіту/ cíl cesty **jednání**

25. Папярэдня візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага году/ Předchozí návštěvy Běloruské republiky během tohoto roku

1) з/ od **02.03.2011** па/ do **05.03.2011** 4) з/ od па/ do

2) з/ od па/ do 5) з/ od па/ do

3) з/ od па/ do 6) з/ od па/ do

26. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана/ Zda Vám bylo někdy zrušeno vízum do Běloruska

так/ ano не/ не

калі так, вызначце дату/ pokud ano, uved'te datum

27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Zda bylo proti Vám někdy vedeno trestní stíhání za porušení běloruských zákonů

так/ ano не/ не

калі так, вызначце калі/ pokud ano, uved'te kdy і дзе/ a kde

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Positívna odpověď na otázku neznamená automatické zamítnutí víza, ale v tomto případě je nutná vaše osobní přítomnost pro konzultace s konzulárním úředníkem

28. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Zda jste byl(a) někdy vyhoštěn(a) z nějaké země

так/ ano не/ не

калі так, вызначце калі/ pokud ano, uved'te kdy і з якой краіны / a z jaké země

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ **30.** Маршрут руху/ Trasa cesty

Dopravní prostředek pro vstup do Běloruska

Praha - Minsk

letadlo

31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostředky zajišťující pobyt v Bělorusku

наяўныя сродкі/ hotovost банкаўская чækі/ bankovní šeky
 крэдытныя карткі/ kreditní karty зваротны билет/ zpáteční jízdenka
 дарожныя чækі/ cestovní šeky пражыванне/ ubytování

32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Údaje o zdravotním pojištění

страхавая арганізацыя/ pojišťovna
страхавы поліc/ pojištění: нумар/ číslo
сапраўдны з/ platné od do/ until

33. Сямейнае становішча/ Rodinný stav

знаходжуся ў шлюбе/ ženatý (vdaná) не знаходжуся ў шлюбе/ svobodný(á) разведзены(а)/ rozvedený(á) удавец (удава)/ vdovec (vdova)

34. Прозвішча мужа(жонкі)/ Příjmení manžela(ky)

35. Прозвішча мужа(жонкі) пры нараджэнні/ Příjmení manžela(ky) za svobodna

TUMOVÁ

TOMASOVÁ

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Křestní jméno, připadně jiná jména manžela(ky)

37. Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ Státní příslušnost manžela(ky)

MARIE

ČR

38. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Datum narození manžela(ky)

39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ místo narození manžela(ky)

0	1	0	1	1	9	7	3
den	měsíc	rok					

краіна/ země **ČR** горад/ město **Praha**

вобласць(раён)/ okres

40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Údaje o dětech cestujících společně a zapsaných v pasu

Прозвішча / Příjmení	Імя / Křestní jméno	Дата і месца нараджэння / Datum a místo narození
-		
-		
-		

41. Дэкларацыя/ Prohlášení

я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівой. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./

prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a správné. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybňých údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazují se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným orgánům a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza.

42. Асабісты подніц/ Podpis

43. Дата падпісання/ Datum

2	9	0	7	2	0	1	1
den	měsíc	rok					